

Рашуча і энэргічна

На глядзячы на тое, што барацьба з бюрократызмам відзеца ўсімі сродкамі і мерамі, кожны дзень прыносяць нам усё новыя і новыя весткі проста аб нечарнім зьявішчах валакіты, казёншчыны, разгільдзяйства, якія яшчэ заядоюць наш савецкі апарат.

Весь чаму выпяканне гэтай заразы, самая рашучая, шаленая барацьба з ёю павінна яшчэ і яшчэ больш узмациніца.

Але траба памятаць, што барацьба з бюрократызмам будзе пасынковай толькі тады, калі ў ёй будуть прымакі актыўнейшы ўдзел самыя широкія масы працоўных.

І тут, у першую чаргу, неабходна сказаць аб недастатковай рабоце у гэтых адносінах з боку ячэек пры савецкіх установах.

Актыў ячэек не заўсёды ўмее падхапіць у свой час і падтрымачаць ініцыятывы ў асобных комсамольцаў, якія цікавіцца спраўой паліпшэння апарату свае установы.

Широкія комсамольскія масы ў гэту вілікую і важнайшую справы ўцягнутыя яшчэ падвышчайна слаба, і больш таго, не заўсёды яскрава ўдзельнічаюць сабе конкретныя шляхи барацьбы за новыя дзяржапарат.

Барацьба з бюрократызмам у нашым апарате—менш уся о павінна служыць

Парт'асяродак Бабруйскай організацыі.

Пытаныне аб партыйным аспірантурамі ўсіх 3 іх комсамольская організацыя дала 390 чалавек, ці 56,52 проц. Такім чынам мы бачым, што комсамольская організацыя ўсё больш начиная апраўляецца сабе, як разэрв партыі. Асноўную масу прыемных у партыю падрыхтаваў комсамол.

Хто-ж гэтай таварышы, передаваемата ў КПБ, комсамол павінен падыходзіць з самымі стражайшымі патрабаваніямі як у сенсе практычнай і тэорычнай падрыхтаванасці, партыйнай вытрыманасці, так і ў сенсе соцыяльнага паходжання.

Пытаныне соцыяльнага складу передаваемых у партыю, організацыі павінны ўтварыць аддаваць належную увагу.

Партыйны аспірадак у ЛКСМБ павінен у першую чаргу папяўніцца намі за лік комсамольцаў рабочых з вытворчасці і ў вёсцы—за лік парабою. З сялянскіх моладзі, мы у першую чаргу, і як асноўную масу павінны даць партыі бедніцкую моладзь.

Для прыкладу прывядзем лічбы Бабруйскай організацыі аб передаваемых у партыю.

За 1926 год Бабруйская акруговая организацыя КПБ вырасла на 690 чалавек.

ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА

Орган Цэнтральнага і Менскага Комітэтаў Ленінскага Комуністычнага

Съмялей у бой на бюрократа!

,Заўтра, заўтра, а не сёньня“

(Да ўвагі ячэйкі КП(б)Б БДУ)

Калі пачалася кампанія пасылкі ў дамы адпачынку, студэнт підфаку тав.

Баршай Я. падаў заяву ў прафком аб

пасылкы яго ў дом адпачынку.

Пасылкі гэтага адбывалася пасджэнные

прафкому, на якім пасылкі дадзіх разва-

жаныну знашы патрабным даць т. Бар-

шайша верасня.

— Як,—ускрайчы т. Баршай,—пер-

шага верасня мене ўжо пашлюць у

школу працаць, распачынаюча за-

чаты...

Пацягалі хлапца. Ціпер здаецца час

падцягнүць вінонікаў гэтай «ківай

гісторыі»

Спужаўся да дажджа

Па ўсім куткам м. Талачына красава-
лася абаесці аб тым, што адбывацца сход

комсамольскай ячэйкі. На сходзе будзе за-

слуханы даклад аб значэнні ТСС-Аўтакіму і аб

Тыдніку абароне.

Дакладчык быў дадзены партыйнай ячэй-

кай. Гэта быў партыец т. ЮФЭ.

У вызначаны тэрмін сабралі ўсе ў ком-

самольскім шкіле. Час пачынацца сход, а да-

гадчыні ўсё ніяма.

Чаналі гадзіну, другую... Пачалі сход з

благучых пытанін і разыходзіться.

— На заўтра спакалі комсамольцы

т. ЮФЭ.

— Чаму гэта вы не прышлі?

— А вось,—нажа ён—шоў дождик. Ни-

змог пайшці.

— А як калі-бы мы вам зонцік пры-

несым?

Каб вы, хлопчыкі, газдабылі мне зве-

небудзь „зонцік“, тады-б в напаўна пры-

шоу.

А. Чэрняк.

Што шкодзіць бюрократу па- дыхсыці бліжнай да мас.



Сіла прывычкі



Шчупок:—Дазвольце кленуць?
Рыбалоў-бюрократ:—Зьвярнешеся да
сакратара!

Ні на хвілінку.

У ролігінных яўраяў ёсьць звычай,
які гаворыць: і уні ѿ сінагогу—сіні-
шыя, і дучы-ж назад з сінагогі да дому—
будзе хладнакроны, ідзе медленна.

У рахункавода стала пайшчыкаў МЦРК
ішніе ішчы звычай. На гэтamu звычую
ішчы даходзіць на працу можна і на хвілін
10 пазней устаноўленага часу, але уха-
дзіць роўна ў 5 на палову гадзін дню,
ні на хвіліну пазней.

Інвалід праца-пайшчыкаў Грэцюк па-
жадаў уступіць у пайшчыкі МЦРК. З
гэтай мэтай ён некалькі разоў прихо-
дзіў у працу звычайныя МЦРК, але заўсёды не
застаўшы там патрабнага рахункавода
Будзіловіча; ён ужо канчату работу.

— Начакацце хвіліну, вежліва сказа-
ўшы да Будзіловіча прышоўшаму.

Будзіловіч за гэты час пакруціўся,
адправіў аднаго паведацеля і потым
сказаў Грэцюку: «зараз ужо позна, пры-
ходзіце заўтра».

— Я ўжо даўно чакаю—прыкмету
Грэцюк.

— Ну, што-ж зробім? Не могу тут
застацца больш ні на адну хвілінку! І
нашу.

— А Грэцюк усё думае аб тым, як
гэта пляжка имі стаць пайшчыкам МЦРК.

Можа хто дапаможа?—Пытаетца ён.

Зорка.

А ўсё-ж-такі круціца

— А ўсё-ж-такі зямля круціца, прауда
мая!

Гэтая, выхапленыя з Галілеевых вус-
нау словы паўтараючыя амаль штодзён-

на таварышом Шапіра.

Шапіра, хлапец 1906 году нараджэ-
най, займаецца ў Менскай аўтады-
ной профтехнічнай школе. Комсамолец з
1923 году.

Шапіра любіць спрачацца з ўсімі,
на розных пытаніях, бо ён начытаны

хлапец.

— Калі я,—кожа ён—спрачаюцца з
кім-небудзь, мале ніколі не перакана-
юць, бо я заўсёды знайду довады, каб
авергнуць маго размоўцу.

Спрачкі зямлянінія канчатцца яго ща-
рычыстым пераможным клічам:

— А ўсё-ж-такі зямля круціца...

Прауда мая.

— Хлопчына хоча ѿргінальніца,
нажай сабе—гаварыла аб ім частка проф-
нікознай.

— Ей добры хлапец, бо кіртычна
адносіцца да жыўцца,—гаварылі другі.

Так бергі дні. Міжнародны аздары-
ні знаходзіцца ён на працівнікаў, пад-
зімнай ячэйкі, але ў ячэйкі не дае. На гэ-
тому які погляд на піктограму не падае.

У зале была важная прыніска, му-
сіца зусім не прашоўшай праз кіртычны
мозг Шапіра,—у лесе комсамольскай

організацыі зямлянініца ў.....

Вось да якіх поглядіў давада тав.
Шапіра іго «оргінальнасць».

На пасяджэнні бюро ячэйкі, куды
яго выхілілі, ён трymаў сябе папыніча,
насыхалісі над выказаванымі сабою

ад погляду ўсіх астатніх яго акружы-
ла.

З гарачасцю, уласцівай толькі аф-

рыканскім львам, абарану ён у спра-

чых думкі і погляды опозіцыі, паўтараў

добра зазубранным ім цытатам з прамо-

т. Троцкага, Зіноўева і Каменева.

«Скрасыцца руکі на грудзях, ён ба-

чы дробязь упераці». (Дробязь ён

абзвыкае ўсіх комсамольскіх працаўнікоў):

— Таксама бальшавік зблізнуўся,

Р. Гольдзін.

Па хвалях Дняпру і Бярэзіны

Турысту шлях адчынен усюды

1016 вёрст за 11 дзён па Дняпроўскім Парогам.

(Жлобін).

Колькі съязніці над намі, калі мы абменьваліся думкамі наоконч пашай эккурсіі па Дняпру, на лодках, праз Дняпроўскі Парогі. Эккурсію мы скончылі.

Пачынаючы з 5 па 14 чэрвені міца мы

знаходзіліся ў вельмі цікіх умовах:

кожны дзень холад, ідзем у кожухах,

увесе час насупроць вілізных хвалі.

Мы набывалі ў наступных гарадох Украіны: Кіеву, Краменчугу, Чаркасу, Верхні-Дняпроўску, Канягу, Камянскай, Екацерынасласу, Харкау, Запарожжа. А сколькі мястечак, сел, вёск мы ахбодзілі, знаемлічыся з цікавымі нас момантамі. Галоўным чынам мы азіміліся з працай па фізкультуре, па гэтае трацеі шмат часу. Мы добра выучылі раку Днепр, азіміліся з гісторычнымі асаблівасцямі Украіны.

Добра мы зрабілі і тое, што мы выбрали вілізны маршрут: меншы маршрут—больш карысць. Хацелі мы ехаць да Ільі, але праехалі да Запарожжа.

Тут мы траба захапіліца тым, што не па нашым сілам. 1016 вёрст за 11 дзён шляху—гэта вілікое дасягненне.

Час водпуску мы правілі як сълед.

Ціпер намі видзеца спрэваздзачная работа перад моладзю, якая з вілікім захапленнем слухае нашы алавядыні.

Вадзім Бязюла.

Ноччу на лодках „Сальта марталі“ ў Ваду

Доўга зьбіраліся Магілёўскія фізкультурнікі салозу друкароў організаціи куды не будзісь эккурсію на лодках, але якія не хапала рашымаць. І вось, наядуна, калі іскрава сяяцца палаке сонца, хтойсці ўзыні пытапыне аб эккурсіі ў Шклоу на лодку.

Пачаўся збор хлопкоў, і на сваіх нарадзе абраныя сімёра наставнікі: ехань-жы, а першай гадзіне ўночы.

І вось, роўна ў візначені час сабраліся хлопцы з лодачнай станцыі АСФЕ (лодкі фізкультурставет даў нам бяз грошай). Ціхай летнім ноч і прадарничым халадок узыніму бадзёрасць у эккурсіі.

Рухнуліся ў дарогу.

Былі сустрэціся з рыбаком, — запыталі:

— Ці доўга нам ехаць да Шклоу?

— Да вёрст 30 будзе.

Хіба-ж толькі 10 вёрст ад'ехалі а ехалі амаль што гадзін 12-14. У некаторых з нас зіўліліся «унадніція настроі», але хутка паказалася труба фабрикі «Спартак» і гата ўзыніла дух хлопкоў.

Премехалі ў Шклоу і напілі блытадца па мястечку.

Раніцою, пасля шамоўкі пашлі па

Жыцьцё замежнага комсамолу

За апошні пэрыод комсамол асобных краін у сваій работе меў значныя поспехі. Політычны ахоп моладзі за апошні час значна ўзрос. Масы працуячай моладзі бачыць у комсамоле аднага абаронцу іх інтэрэсаў. Гэтае агромніцтва даслігненне заваёвана не галоснімі сказамі і на крылівым лёгунамі, яно заваёвана дзяловай практичнай работай.

Комсамол павінен узмациніць работу ў арміі. У сучасны момант у кантонскай арміі маецца толькі на 1.000 комсамольцаў. Але іх работа слабая. Зразумела, у гэтых комсамолаў сустракае агромніцтва дзялжасці. Відома, што кітайская армія і уханская града зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэта «бегам вупотніка».

Астатні шлях быў даволі спакойны.

Мы зіўліліся дамоў і ціпэр зноў рыхтуюцца да новай эккурсіі на лодках у Воршу.

Удзельнік.

Апроч гэтага, неабходна узмациніць работу ў кітайской вёсцы. Да гэтага часу комсамол меў у апошній не вілікую базу. Асноўная маса сіянскай моладзі прыганджалася комсамолам у сялянскіх саюзах. Но паслядзілі гэтае работы, неабходна організація свае комсамольскія ячейкі ў вёсцы.

Комсамол павінен узмациніць работу ў арміі. У сучасны момант у кантонскай арміі маецца толькі на 1.000 комсамольцаў. Але іх работа слабая. Зразумела, у гэтых комсамолаў сустракае агромніцтва дзялжасці. Відома, што кітайская армія і уханская града зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэта «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэта «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэта «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку назвалі гэто «бегам вупотніка».

Ціпер, калі зіўлілеца зіўлілеца да берагу. Тут інструктар раздае яго і зрабіўшы некалькі сагравающих практиканамі, прымусіў бегаць на берагу. Мы ў насамешку

Будні савецкай ячэйкі

(Віцебск)

Гадоунае ў рабоце савецкіх ячэек КСМ—удзел у рацыяналізацыі савецкага кіравання, барацьба з бюрократызмом і вакханікі.

Весь ячэйка Акр. Грашовага Аддзелу. Умовы работы ячэйкі надта цікавы. У складзе апарату ёсьць усяго 6 партыйных і комсамольцаў. Божае «новаўведзенне», якое працапануюць комсамольцы, адміністрацыя сустракае не-дварчыкі. Так, комсамольцы працапанаваюць гурткі на павышэнію кваліфікацыі, вывесіць донику—наказальникі размеркаваныя аддзелаў, але аб гэтых адміністрацыях пасылаюць доўгіх абічанікі «запамятала».

Комсамольцы дабіліся стражашага разрыву з функцыяй паміж інспектыёрам і аддзелам камунікальной гаспадаркі, дабіліся склікання тэхнічных нарад пры інспекцыі дзяржаўных даходаў, поўнага размеркавання функцыяў асобных інспектараў. Ячэйкай регулятура скіравана парады працуючых комсамольцаў.

Комсамольцы працуюць ў падрыхтаванымі

Прызыўнікі павінен быць падрыхтаваны да ўсіх цяжкіх задач, у гэтых яму неабходна дапамога комсамольскай ячэйкі.

Зынішчым ранейшыя недахопы

(Артыкул начальніка кіраўніцтва па ваенны мабілізацыі і ўкамплектаванню тав. Алксніса).

Волыт міністру прызываў, наказаў, што актыўнасць грамадзянскіх установ у венчальным будаўніцтве расце з кожным днём.

Асабліва вялікую дапамогу грамадзянскім установам аказваюць матар'ільныя сродкі.

Водпуск матар'ільных сродкаў дазвалле ваенним камісарамі організаваць цалую сетку дапаўніцельных прызыўных вучасткі і тым самым палегчыць ваеннаабавязанаму насельніцтву ажукі на прызыў.

У рабоце камісіі па прызыўну 1904 году адзначаны значны паліпшэнне: не наглядалася цыкучыць складу камісіі, члены камісіі ведалі свае абавязкі і г. д. Пры надыходзічным прызыўне рабоце камісіі трэба яшчэ больш палепшыць.

Ад гэтай мяты грамадзкім организацыямі раіна: зараней вызначыць прадстаўнікоў у прызыўнай камісіі і за паліпшэнне дні да пачатку прызыўнага вызываць іх ад прамых абавязкі, бажыць іншай азвіміцца з работай па прызыўнай. Урачы, вылучаемых ад аддзелаў аховы здароўя, трэба аслабаніць на ўсе час прызыўне ад работы па саўмішчэнню.

Акрамя мер организацыйнага парадку, грамадзкім, партыйным і комсамольскім организаціямі траба будзе правесці цэль шэршчы мераў прымянстваў па падрыхтоўцы на прызыў самога ваеннаабавязанага насельніцтва.

Прызыў не загарамі

Кожны прызываючы комсамолец у шэршчы Чырвонай арміі, з першых жа днёў сутраненца з аўсім новымі аbstавінамі работы. Тут ён убачыць розныя формы і методы палітычнай, партыйнай грамадзкай работы.

Сама побудова партыйных, комсамольскіх і грамадзкіх организацій зусім адносілася да грамадзянскіх организацій. Узнікае і ўзгадненне работы патрабуе таксама большай чоткасці, чым у грамадзянскіх организаціях.

Усе гэтых пытанін будуть на яснасці пасля прызываючымі комсамольцамі да таго часу, калі ёні дастатковая будуть працаправаць імі яшчэ да прызыўнага ў шэршчы армії.

Волыт гэтай работы ў мінулым пытанію, што для ўцімлення гэтых пытанін комсамольцы адносіцца на такія палізічныя, і пасылаюць прыбыцьця ў армію дзяцінства.

Наддуні балыкі находзяцца на рабоце партыйных і комсамольскіх организацій ў арміі, слабую орнітэроўку ў палітычнай рабоце ў розных момантах баявых аставін (бой, адступленне і г. д.). Усе гэта ставіць задачу перад нашымі организаціямі, задачу па ўпартай і систэматычнай рабоце па прымянцю комсамольцаў на вынайву арміі і вядзенiu партыйнай працемскай работы. Зароз гэтай работы асаблівасць кустарна, кожная ячэйка з саўтаварыскай групай працуе па свайму. Калі карысці спрэвілы было б мэтазгодным, организація прыўнесе ў Райкомах Комсамолу гурткі прызыўнікоў-комсамольцаў, якія пасыпчыць іх матар'ямі, падручнікамі і візуалікамі. Часу да прызыўнага застасоў.



Там прымаючы конкретныя працапановы аўдуелу комсамольцаў у рацыяналізацыі, аў вытворчай дысцыпліні і інш.

Шмат зроблена ў гэтай талісе і ячэйкай саўгандльслужачых. Так, комсамольцы—сябры мясцкому стабюро правядлівасці дабіліся падрыхтаванне санітарнай сэкцыі: у выніку—было шмат чаго зроблена для ўправы.

Комсамольцы, працуючы ў камуніадзеле, дабіліся таго, каб аднаму з бухгалтараў на выплачвалі нагружак, бо гэтага «нагружакі» ўкладаюцца ў звычайнай рабочы дзені.

Комсамольцы з Сельска-Гаспадарчага Банку напярэдзілі валаціту пры выдачы ссуды, што хутка адміністрацыя спыніла.

У Дзяржбанку, па ініцыятыве комсамольскай ячэйкі ліквідуючыя тры аўсім не-пратэрбрных часопісі, на запашненіе якіх гублялася шмат часу.

(Акцябрскі).

Ад ячэйкі затулюся— дый нікога не баюся...

„Пабудую царкву табе“

Вельмі часта вісковыя дзяячыты не нам, бо яна хоць не комсамолка, а болу верыць і царквы вілкай пі жадае. Яна на хоча ісціці пад папоўскі вінец, на хоча хакані Віцебскі, які поўзасе ў яе ног, які гатоў нахальна далаўца ўсе.

Янка Шаірка.



Пры такай «урачытасці» хоча Віцебская жаніца.

Ячэйка „недаведаеца“.

(Саўхоз Дукора, Менская акруга).

Вельмі нудна глядзець, што там, дзе калісці кіела комсамольская работа, зараз моладзь накіроўвае сваю энэргію ў пікнікі для сібе бок. Уст моладзь саўхозу частка з іх—быўшыя комсамольцы.

а часта і саўпраудныя сябры Дукорскай ячэйкі, якія могуць знайсці сабе праціўны напрамак у сваіх выхаваніні.

У той часе, дзе адбываўся рашэсці ячэйкі, зараз роўбіца зусім іншыя.

Кожную вольную хвіліну збіраеца туды моладзь і давай гуліць у карты.

Часта гаталі гульчики да бойкі, бываючыя выпадкі, калі хлопцы і дзяячыты суюць адзін другому фігі пад нос.

Гульня з кожным днём усе ўзмацняецца. Комсамольцы з дукорскай ячэйкі думаюць, што ячэйка аб гэтых і ведаць я будзе.

Быўшы.

Зарэжце мяне!

У адну падзелю сакратар Горнаўскай ячэйкі (Плещчаніцкі раён, Менская акруга), Жун Паўлюк, напісіў самагону і пачаў з іхом у руках бегаць па вёску. Аднаго вісковага хлопца чут' не забіў на смерць.

А потым скінуў сарочку і пачаў кричаць на ўсю вёску—зарэжце мяне, бо сам зарэжуся!

Нехта.

Янка лечыць...

Янка Еляніевіч, ікі лічыцца сябрам Горнаўскай ячэйкі комсамолу, Плещчаніцкага раёну, Менскай акругі, можа з вілікаю напруджанасцю слухаць у ячэйкі дакладаць на антыралігічную тему, дакладаць шкоднасць папоўскага дурману, съмехаць закону божага, недаречнасць у апісаны стварэнні съвету... А срод хлопцу, калі развязацца языкі на вольце «сталасловіе». Ніку нічога не складае запіца пракінам каго небудзь ішчо самімі адзінкамі вясіміліхровымі, падмалаванымі богамі, якімі ісусам, Ісусавай маткай Марыяй, славамі.

Але, што гэты самы Янка Еляніевіч—які так уважівае слухае антыралігічныя даклады, які так лагу ў цэнку Ігналінага, што той съезіў у царкву шаферам на віслелі—робіць у сябе дома?

... Янку ведаюць усе бабы Горнаўскага сельсавету, як маладога лекара, які памагае ад усіх хвароб.

І толькі забаліць на дзіцячы жывоці, ці прастудацца на полі, або спужаецца ад нечаканага зъявішча, бедная матка прымушае свайго мужа запрагчы калі і ехань з бю ў вёску Горнаў да славутага лекара—да комсамольца Еляніевіча.

Зрабіўшы набожны выгляд, укрышыў твар сур'езнымі рисамі, Янка як той рымскі факір, уносіць з сянец у хату місу вады, перахрысьціць яе і ставіць на стол, а паліці даставе старую зжаўцепадобную славянскую книжку, падыме яе над галавою хворага і пачинае павалініць губамі, быццам чытае такія магутныя слова, якіх хвароба баліцца, як воўк пораху. Напасльдак Янка нальце ў бутэльку хадоднай вады да свайго калодзея не хварому дзіцячу і раницо і напача.

Калі пачнуць хлопцы і дзяячыты жартаўцаць з лекаў Янкі, ён засаромеўшыся праз зубы адкажа:

— А што мне да паправы хворага! Гроши даюць—эта для мяне ўсё.

Гарошын.

Ад рэдакцыі.—Лічачы апісаны тав. Гарошыным факт вельмі цікавы, рэдакцыя чакае ад сваіх юнкораў і чытальнікіў водгуку на тему „як павінна паступіць ячэйка з Янкам Еляніевічам“.



На барацьбу з рэлігіяй.

НАШ ВОРАГ З ПАПОЎСКАГА ЛЯГЕРУ РАСПЛАІЕ СВОЙ АПЛІТЫТ НА МОЛАДЗЬ.—ЧАМУ СЭКТАНТЫ СЪПЛЯВАЮЦЬ СВАЕ МАЛІТВЫ НА МОТЫУ РЭВОЛЮЦЫЙНЫХ ПЕСЕНЬ? З ДАПАМОГАЮ НАВУКІ, КУЛЬТУРНЫХ СІЛ—ПЕРАМОЖАМ РЭЛІГІЙНЫХ ДУРМАН!

Барацьба комсамолу з рэлігіяй за апошнія гады значна аслабла, бо пераход ад антыралігічных выступленій да сталяй, праўда пляжай, растлумачнай работы многія таварысы ўзялі піктографічныя меры да таго, каб аўтаматично наўпініць моладзь на адважную кару, але не комсамолка, вісковая маладісменія дзяячыны на згедна з Васінымі хаканы.

Барацьба комсамолу з рэлігіяй за апошнія гады значна аслабла, бо пераход ад антыралігічных конферэнцій комсамолу.

Райкамолы і ячэйкі павінны зъявіцца з организаціямі салозу бязбожніка, прымаць меры к ажыўленым дзейнасцям ужо існуючых «бязбожных» ячэек, узяць на сябе начын на іх утварэнню тамака, дзе іх іншыя імя.

Растлумачнай работы павінна зацягнуцца наўпініць кіраўніцтва падрэлігійнай прыроды. Траба з'яўліцца да падрэлігійнай прыроды.

Эвангелісты, баптысты, суботнікі і інші, скарыстоўваюць ўсё для таго, каб запікаўці і захапіць моладзь.

Мы маем такія факты, як съпляванье сэктантамі сваіх малітвў на мотыу рэволюцыйных песен.

Прыходзяць наслухаць прыгожыя сльпевы, больш адзінкамі слянскі маладык паступова зацікіўлівіцца і упігваеца ў саюту. Траба адзінкамі, калі саюту атрымаць яснікі ячэйкі, там, дзе альбо імя комсамольскай ячэйкі, альбо ячэйка кепска праўдай і не здаўлінне запатрабаванням моладзі. У мінулым годзе мы называлі моладзі з выпадкі пераходу комсамольцаў у эвангелісты (Сіродзіцкі раён, Віцебская акруга).

Усе гэта, кажа за тое, што мы на можам да справы антыралігійнай барацьбы

Эт. Ш.



САЮЗНЫЯ НАВІНЫ.

Новая профшкола

ЦК ЛКСМБ узбуху перад Наркампрацы штатныя аб організацыи на тэрыторыі БССР спартакоў профшколы.

Курсы пропагандыстых

ЦК ЛКСМБ організуе акутавыя курсы пропагандыстых. Курсы будуть падрыхтоўкуючыя краінскую ўсіковую політыку.

Дзяйчательнасць на вытворчасці

Наркампрацы і Галоўпрофасветы праўляючыя абыльдеваныя становішча дзяячут на вытворчасці. Матэрыял абыльдеваныя будуть цікіпер абгаварваша ў жаночым аддзеле ЦКБ.

На курсы ціп

Наркампрацы БССР камандзіроўкы у Маскве 5 чал. на курсы ЦПП. Працяг запінай месец. Пасланы ўсе навальні рабочым.

10 год пролетарскай рэвалюцыі Як будзе праводзіца съявікаванье на Меншчыне?

Дзяялі правадзівія падрыхтоўкай рабочы да съявікаванья 10-годдзяў быстрычнай рэвалюцыі на Меншчыне. Акірвіканом вылуччым камісія. Старынай камісіі заверджан т. Янкевіч, намеснікімі т.Ляўкоў і Таманоўскі.

Для видзенія пасабных галін падрыхтоўкай да съявікаванья работы, камісіі вылуччыны сэнцы: агітацыйная, клубна-спартычная, літаратурна-мастакская, школьнадзіцчычая, вясіковая і сэнцыя па організацыі вучіліщных съявікаваньня.


Акірвікай камісіі выпрацаваны прыкладны план правадзівія съявікаванія на Меншчыне.

Съявікаванье пачынаецца 5-га і працягнется да 7-е лістапада уключчы.

У ГОРАДЗЕ: 5-га будзе праводзіца вечары на канцэртамі; 6-га—день выставы (гісторычныя, мастакі, гаспадарчы і г.) увечары—урачыства пасяджэнні і карнавал; 7-га—прадаці і демонстрацыя.

У ВЕСЦЫ: 5-га—вечары ўспамінаў; 6-га—день выставы, увечары—урачыства сходы; 7-га—демонстрацыя і вечары.

Для вечару ўспаміна будзе выканаць стары падпольныя працаўнікі, прымаўшы ўздел у Каstryчніцкай рэвалюцыі.



КОМСАМОЛЬСКАЯ МАЁЎКА У ЖДАНОВІЧЫ

31 ліпеня Менакруглом Комсамолу з рэдакцыяй „Чырвонай Змены” наладжваюць грандыёзную маёўку рабочай моладзі ў Ждановічы.

У програме маёўкі: спартыгальны, масавыя купаны, балетныя нумары, масавыя народныя скокі, вайсковыя гульні, стральба, выступлены расказчыка, гутаркі па краязнаўству, джаз-банд, вусная газета і г. д.

Запіс на маёўку ўчыняецца сакратарамі ячэек комсамолу, да якіх і павінны з'яўляцца сакратары ячэек комсамолу, да якіх маёўкі жадаючыя прыняць ўздел у выездзе на маёўку.

Праезд будзе каштаваць 40 капеек, якія трэба ўнесці пры запісу.

Сыпсы жадаючыя да 28 ліпеня сакратарамі ячэек павінны быць перададзены ў Райкомы, а апошнія 29 ліпеня—аддаюць у акірвікай.

Падрабязная програма маёўкі будзе зъмешчана ў чарговыя нумары.

Вельмі ражадана, каб таварыши, якія маюць музыкальныя інструменты, узялі іх на маёўку.

Маёўка—лепшая форма разумнага адпачынку.

Уся рабочая моладзь павінна паехаць на маёўку.

Цэлюлейдавая мэтры

(Кіно-лабораторыя Белдзяржкіно)

«Папросіку прыдзецца кінуць—у нас тут пішо на мае праца кінуць»,—сказаў мне загадчык кіно-лабораторыі, калі мы з ім разам зайшлі ў памяшканье.

Спраўды. Ушаўшы ў сарадзіну, у пакоікі, зьнізу да верху абліты бліхай, на сценках якіх былі размешчаны кінастужкі, якіх адрэзуе ўпамін, чаму нельга кінуць.

Досыць адной іскры і стужка, як вельмі гаручы матарыл шутне пойдзем.

Прибег памоцікі ражысёра з толькі што з'яўляецца кіно-хронікай.

Яе трэба «пусціць у абарот».

Шапершае, мастакі піша надпісі да хронікі, пасля чаго яны здымлююць на застудзене для іх месца, у стужку.

Тады стужка «прыймае ванну». Іе клаудзі ў вілікі бак наліты вадой, да якіх дамешчаны розныя хімічныя саставы, дзе стужка робіцца чыстай.

Там яна павінна быць векалькі гадзін. Потым яе вымыкаюць і накручываюць на вілізарнае кола, якіх з'яўляюцца барабан (2 мэтры ў дыяметры), якіх рухаеца сілай матару, для таго каб стужка высаходзіла.

Добра высушаная стужка паступае ў «кашравальню»—цёмныя пакой, у якіх і ў вызначаны час задаване гатова.

Блакіты.

Галоўлітбел № 24867

ПАСЬЛЯ 1-га ЧЭРВЕНЯ Як ідзе далейшае зыніжэньне цен у МЦРК

К 1-му чэрвяну зыніжэньне цен у МЦРК было працедзена на 9,93 проц., пры чым за свой кошт МЦРК зыніжала цены на 5,65 проц., замест налагоджаных 5 проц.

Але і пасля тэрміну, калі у МЦРК не ваступіць на адным месцы. Прауда, з меншымі тэмпамі, але зыніжэньне праводзіцца 1 зор.

Для прыкладу восьмем вектары тавары: мануфактура—арпік “КІМ”—Цена зыніжана з 2 руб. 54 коп. да 2 руб. 31 коп. за мат., часы—82-79 коп., некаторыя сарты хустак зыніжаны на 5 проц.

З другіх таваруў: боты—28 руб.—27 руб. 55 к., вострубы шматлікія—5 руб. 60 коп.—5 руб. 35 к., мыла туалетнае—30 коп.—25 к., сандалы—4 р. 60 к.—4 р. 48 к., прымусы—8 руб. 55 к.—8 руб. 20 коп. пана на паночках зыніжана на 5 проц.

Зыніжэньне пасля тэрміну, 1-га чэрвяна ішло выключна за кошт рационалізацыі апарату МЦРК (штог скорочаны за гэты час на 5 чалавек), павысіўшыяся звароту МЦРК на 10 проц. (адынчыні 3 новыя магазіны), за кошт увядзення дашніцельных механічных касавых у крамах, што дае большую пралучаемасць праз іх пакупакам. Зауважаючы больш уважнаць прыятак павінных ўзносіць і гэта таксама саладзічае зыніжэньне цен.

Далейшое зыніжэньне кошт МЦРК будзе ісці за кошт іншых большата наяўлічынных звароту, паміжнае збыту сельска-гаспадарчых прадуктаў, зыніжэньне выдаткаў на упакоўчані паперы і г. д.

У сталовых зыніжэньне будзе праводзіцца за кошт іх магазініцаў і здабычы бульбачы-

сцільных, пасуда-моечных і іншых машынаў.

Яшчэ да гэтага часу вялікія выдаткі па вірэндзе падрыхтоўкі. Камісія ідзе на пасыстроче МЦРК у паміжэньні гэтых выдаткаў, што звыльняеца тормазам на зыніжэніи цен.

М. 3.

Зрабілі ўсё магчымае, каб толькі зыніжэньце (Лесапільны завод № 3, Віцебск)

Па нашаму заводу папілі цены па пілённым матарылі на 13,62 проц.

Як мы даслінгнул такога процента?

На заводзе атэстуцічае спэцыяльны апарат па аблусоўванню сыр'я; аблусоўвальчу персанал заводу навялікі і добра гаворыць на пасыстроче МЦРК на 10 проц. (адынчыні 3 новыя магазіны), за кошт увядзення дашніцельных механічных касавых у крамах, што дае большую пралучаемасць праз іх пакупакам. Зауважаючы больш уважнаць прыяток павінных ўзносіць і гэта таксама саладзічае зыніжэньне цен.

Далейшое зыніжэньне кошт МЦРК будзе ісці за кошт іншых большата наяўлічынных звароту, паміжнае збыту сельска-гаспадарчых прадуктаў, зыніжэньне выдаткаў на упакоўчані паперы і г. д.

У сталовых зыніжэньне будзе праводзіцца за кошт іх магазініцаў і здабычы бульбачы-

Так будзе лепш

(Я. ЛКСМБ Белдзяржуніверсітэту)

Ад організацыйнай пабудовы комсамольскай організацыі БДУ залежыць поспех у не работе; ад яе залежыць магчымасць разгроміўшыя культурна-ма-

савай работы, работы сарада беспартыйнага студэнта, сталае вымучаныя асобных комсамольцаў кіручымі організа-

тывамі і гэта будзе лепш.

Існаваўшая оргструктура комсамолу ў БДУ да 1926 г. (самастойныя ячэйкі па факультэтам) у процесе раз-

гортвання новых форм і паглыбення работы, вывіла сраўненую поўную матэрагоднасць існавання біро

колектываў на факультэтах, якія садзей-нічыя падраздзяленіні паследніх.

Напрыклад: пабудова колектываў на падфаку першаклассала ўвесьцы комсамольскай работы на факультете з рабо-

той партколектыву і інш. грамадзкіх ор-

ганізацый; вілікі лік факультэціх колектываў і пабудова іх не па вытворчыму прынцыпу першаклассала індывіду-

нальному вымучаныя комсамольцаў, пад-

вільно якісці вучобы, вымучаныя за-

партрабаваныя беспартыйнай моладзі і

прыставальню масавай работы да вытворчых запатрабаваньняў студэнціх групп

модавіці.

Побач з гэтым вывілася поўная пі-

матэрагоднасць далейшага існавання некаторых камісій пры біро ячэйкі, якія не дапавядалі умовам работы ячэйкі.

Вучкамісія, якай фактычна зильдзеца організацыйнай камісіі толькі з амежаванымі функцыямі, уносіць блытанінгу ў організацыйную работу ячэйкі.

Піонэрамісія зильдзеца лішнія і

узвышанія на краінстве піонераў-атрадамі з боку біро колектываў і біро

ячэйкі.

З наступнага павучальнага году не-

абходна правесці некаторое ўдасканаленіе ў організацыйнай структуры ячэйкі,

зильдзіць на яе організацыйную пабудову асаблівую ўвагу (з прычыны зильдзіні з ячэйкай рабфаку). Неабходна зильдзіць вымучаныя адмовыні базы орг-

структуры. У далейшым неабходна цалком правесці факультэцікі прынцыпы пабудовы колектываў. Утварыць ісцітут групрату падлажкышы ў аснову дзяяль-

ніне колектываў на групы па вытворчыму прынцыпу. Замест вучкамісіі утварыць ісцітут групрату падлажкышы ў аснову дзяяль-

ніне колектываў на групы па вытворчыму прынцыпу. Замест вучкамісіі утварыць ісцітут групрату падлажкышы ў аснову дзяяль-

ніне колектываў на групы па вытворчыму прынцыпу. Замест вучкамісіі утварыць ісцітут групрату падлажкышы ў аснову дзяяль-

ніне колектываў на групы па вытворчыму прынцыпу. Замест вучкамісіі утварыць ісцітут групрату падлажкышы ў аснову дзяяль-